



ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ  
НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛА-  
РУСІ  
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І  
МАСТАЦТВАЎ  
СТАЎБЦОЎСКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ  
КАМІТЭТ



## ПРАГРАМА

НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ

# СТАЎБЦОЎШЧЫНА – ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЯ СПАДЧЫНА НАДНЁМАНСКАГА РЭГІЁНА



Стоўбцы, 27 кастрычніка 2016 г.



*Запрашаем наведаць археалагічную навукова-музейную экспазіцыю  
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі  
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл. +375 17 2841870*

*На першай старонцы: Стаўбцоўшчына на карце Польшчы і Вялікага  
княства Літоўскага Антонія Рыцы-Дзанонні. Парыж. 1772.  
(друкуецца па «Вялікі гістарычны атлас Беларусі». Т. 2. Мінск, 2013. С.  
165)*



## АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

### Сустаршыні

*Каваленя Аляксандр Аляксандравіч* – акадэмік-сакратар АДДЗЯЛЕННЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ НАН БЕЛАРУСІ, ЧЛЕН-КАРЭСПАНДЭНТ, ДОКТАР ГІСТАРЫЧНЫХ НАВУК, ПРАФЕСАР;

*Горлаў Юрый Мікалаевіч* – старшыня Стаўбцоўскага раённага выканаўчага камітэта;

*Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч* – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

### Намеснікі сустаршынь

*Лакіза Вадзім Леанідавіч* – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

*Шэсцель Сяргей Яўгеньевіч* – намеснік старшыні Стаўбцоўскага раённага выканаўчага камітэта.

### Адказны сакратар

*Доўнар Аляксандр Барысавіч* – загадчык аддзела археаграфіі і крыніцазнаўства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

### Члены аргкамітэта

*Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна* – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

*Голубеў Валянцін Фёдаравіч* – загадчык цэнтра спецыяльных гістарычных навук і антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

*Жыбуль Святлана Анатольеўна* – намеснік начальніка аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Стаўбцоўскага раённага выканаўчага камітэта;

*Салаўянаў Андрэй Пятровіч* – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

*Скеп'ян Анастасія Анатольеўна* – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

*Суднік Алена Валер'еўна* – начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Стаўбцоўскага раённага выканаўчага камітэта;

*Шэўко Фёдар Аляксеевіч* – намеснік дырэктара па агульных пытанняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

## **Парадак працы канферэнцыі**

**9.30-10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі**  
(г. Стоўбцы, вул. Багінскага, д. 2. ДУК «Стаўбцоўскі раённы  
цэнтр культуры»)

### **Азнаямленне з выставамі:**

1. Старонка этнаграфічна-літаратурнага музея  
«Спадчынны куток» ДУА «Мікалаеўшчынскі вучэбна-  
педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа імя  
Я.Коласа».
2. Прэзентацыя музея ДУА «Дзераўнянская сярэдняя  
школа» «Стаўбцоўшчына літаратурная».
3. Выстава краянаўчага музея «Спадчына» ДУА  
«Вучэбна-педагагічны комплекс «Залужскі дзіцячы сад-  
сярэдняя школа» «Сапраўдныя сведкі даўніны».
4. Выстава малюнкаў «Стаўбцоўшчына вачыма дзяцей».
5. Выстава літаратуры «Стаўбцоўшчына ў подыху  
стагоддзяў».

**10.00-12.30 Адкрыццё і пленарнае пасяджэнне канферэнцыі**

**12.30-13.30 Абед**

**13.30-16.30 Праца па секцыях:**

- секцыя № 1 (ДУА «Сярэдняя школа №2 г.Стоўбцы»  
(вул. Міцкевіча, д. 6)
- секцыя № 2 (ДУА «Гімназія №1 г.Стоўбцы»  
(вул. Камінтэрна, д. 3)
- секцыя № 3 (ДУА «Гімназія №1 г.Стоўбцы»  
(вул. Камінтэрна, д. 3)

**16.30-18.30 Экскурсія па Стаўбцоўшчыне**

**18.30 Вячэра і культурная праграма**

**19.30 Ад'езд удзельнікаў канферэнцыі**

### **Рэгламент працы:**

даклад на пленарным пасяджэнні 20 хв.,

даклад на секцыі 10 хв.,

пытанні 5 хв.



## ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(ДУК «Стаўбцоўскі раённы цэнтр культуры», г. Стоўбцы,  
вул. Багінскага, д. 2)

**Кіраўнік пленарнага пасяджэння**  
дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі,  
кандыдат гістарычных навук, дацэнт  
**Вячаслаў Віктаравіч Даніловіч**

Прывітальнае слова старшыні Стаўбцоўскага раённага  
выканаўчага камітэта **Юрыя Мікалаевіча Горлава.**

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН  
Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта  
**Вячаслава Віктаравіча Даніловіча.**

Прывітальнае слова дэпутата Палаты прадстаўнікоў  
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь  
**Алены Мікалаеўны Анісім.**

Прывітальнае слова генеральнага дырэктара  
ТЭУП «Беларустурыст»  
**Людмілы Уладзіміраўны Сенькоўскай.**

### Даклады

**Лакіза Вадзім Леанідавіч**, намеснік дырэктара па  
навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі,  
кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Аб зменах заканадаўства ў сферы вывучэння і  
аховы археалагічнай спадчыны Беларусі: значэнне новаўвядзенняў  
для археалагічных аб'ектаў і помнікаў Стаўбцоўшчыны».

**Латушкін Андрэй Мікалаевіч**, дацэнт Беларускага  
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук,  
дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Да гісторыі заснавання горада Стоўбцы».

**Унучак Андрэй Уладзіміравіч**, загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Стаўбцоўшчына на старонках «Нашай Нівы» 1906–1915 гг.»

**Шаладонаў Ігар Міхайлавіч**, старшы навуковы супрацоўнік, дактарант Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Вобраз Андрэя Лабановіча як тып нацыянальна-творчага героя ў трылогіі Якуба Коласа «На ростанях»».

**Літвін Аляксей Міхайлавіч**, загадчык аддзела ваеннай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск).

Тэма даклада: «Стаўбцоўшчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны: стан і перспектывы даследаванняў».

**Савельеў Зміцер Віктаравіч**, галоўны архітэктар праектаў Цэнтра па рэгенерацыі гісторыка-культурных ландшафтаў і тэрыторый, магістр гісторыі (Мінск).

Тэма даклада: «Захаванне гістарычных цэнтраў былых мястэчак Стаўбцоўскага раёна».

**Чырскі Мікалай Арсенцьевіч**, старшыня Беларускага грамадскага аб'яднання экскурсаводаў і гідаў перакладчыкаў (Мінск).

Тэма даклада: «Турысцка-рэкрэацыйны патэнцыял Стаўбцоўскай зямлі».



## **СЕКЦЫЯ 1**

### **Гістарычнае мінулае Стаўбцоўшчыны.**

(ДУА «Сярэдняя школа №2 г.Стоўбцы», г. Стоўбцы,  
вул. Міцкевіча, д. 6)

#### **Кіраўнік секцыі**

вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН

Беларусі, кандыдат гістарычных навук

**Мяцельскі Андрэй Анатольевіч**

*Прыставко Иван Леонидович, студент исторического факультета Белорусского государственного университета (Минск).*

Тэма доклада: «Археологические памятники каменного и бронзового веков на территории Столбцовского района».

*Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч, аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).*

Тэма даклада: «Кераміка эпохі неаліта з першабытных помнікаў Стаўбцоўшчыны».

*Колосовская Ольга Владимировна, научный сотрудник музея «Замковый комплекс «Мир» (Мир).*

Тэма доклада: «Археологические исследования на территории Мирского замка и артефакты в собраниях музея «Замковый комплекс «Мир».

*Мяцельскі Андрэй Анатольевіч, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).*

Тэма даклада: «Двор Мікалаеўшчына ў XV–XVIII стст.»

**Пашкевіч Уладзімір Іванавіч**, навуковы супрацоўнік  
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Інвентар Стоўбцаў 1740 года»

**Віцько Дзмітрый Вячаслававіч**, рэдактар Таварыства з  
абмежаванай абказнасцю «Гайсак», кандыдат гістарычных  
навук (Мінск).

Тэма даклада: «Мяжа Віленскага і Менскага ваяводстваў  
ВКЛ у раёне Налібоцкай пушчы».

**Попко Ольга Николаевна**, депутат Палаты  
представителей Национального собрания Республики Беларусь,  
директор музея «Замковый комплекс «Мир», кандидат  
исторических наук, доцент (г.п. Мир).

Тэма даклада: «Имение Налибоки князей Витгенштейнов и  
Гогенлоэ».

**Даўгач Таццяна Валянцінаўна**, аспірант Інстытута  
гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Стаўбцоўшчына пасля адмены прыгоннага  
права: дзейнасць органаў сялянскага кіравання».

**Литвинчук Юлия Сергеевна**, аспірант Інстытута  
історыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Материалы Минской губернской  
строительной комиссии по градостроительству (1832–1851 гг.)»

**Галоўка Сяргей Аляксандравіч**, журналіст, краязнавец  
(Стоўбцы).

Тэма даклада: «Чыгуначная станцыя Асіпаўшчызна – месца  
фарміравання ў 1917 годзе ўкраінскага палка імя Кастуся  
Гардзіенкі».



**Иоффе Эмануил Григорьевич**, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, доктор исторических наук, профессор (Минск).

Тема доклада: «Советское партизанское движение в Столбцовском районе в годы Великой Отечественной войны».

**Какошын Андрэй**, вучань 11 класа ДУА «Рубяжэвіцкая сярэдняя школа» (Рубяжэвічы).

Тэма даклада: «Гісторыя дзяржаўнай установы адукацыі «Рубяжэвіцкая сярэдняя школа» у мастацкіх вобразах».

## Дыскусія

## СЕКЦИЯ 2

### Культурная спадчына Стаўбцоўшчыны.

(ДУА «Гімназія №1 г.Стоўбцы» г. Стоўбцы, вул. Камінтэрна, д. 3)

#### Кіраўнік секцыі

*старшы навуковы супрацоўнік, дактарант Інстытута  
літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў  
беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі,*

*кандыдат філалагічных навук*

*Шаладонаў Ігар Міхайлавіч*

*Флікоп-Світа Галіна Аляксандраўна, навуковы  
супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы  
і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат мастацтвазнаўства  
(Мінск).*

Тэма даклада: «Іканастанс царквы Св. Ганны ў Стоўбцах  
(XIX ст.): гісторыя стварэння, аўтарства, крыніцы для  
даследавання».

*Карэлін Уладзімір Рыгоравіч, навуковы супрацоўнік  
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і  
літаратуры НАН Беларусі, кандыдат фізіка-матэматычных  
навук; Мельнікаў Мікалай Пятровіч, навуковы супрацоўнік  
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і  
літаратуры НАН Беларусі, кандыдат фізіка-матэматычных  
навук (Мінск).*

Тэма даклада: «Сакральнае мастацтва Стаўбцоўшчыны (па  
матэрыялах навуковых экспедыцый)».

*Ярашэвіч Аляксандр Адамавіч, старшы навуковы  
супрацоўнік Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі,  
кандыдат мастацтвазнаўства (Мінск).*

Тэма даклада: «Праблема захавання старажытнага  
сакральнага жывапісу Стаўбцоўшчыны».



**Шаладонава Жана Сяргейўна**, старшы навуковы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Акварэаліі мастацкай прасторы твораў Якуба Коласа».

**Мароз Валянціна Канстанцінаўна**, прафесар кафедры беларускай і замежных моў Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, доктар філалагічных навук, прафесар (Мінск).

Тэма даклада: «Пазнаюць людзей па гаворцы» на радзіме Якуба Коласа».

**Беляева Светлана Сергеевна**, маладзій навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Асаблівасці архітэктурнага дэкара драўнянага народнага жылліца Столбцоўскага раёна».

**Сергачоў Сяргей Аляксеевіч**, загадчык кафедры архітэктурнага жыцця і грамадскіх памяшканняў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, доктар архітэктурнага, прафесар (Мінск).

Тэма даклада: «Прасторава-планіровачная арганізацыя мястэчка Рубяжэвічы ў канцы XVIII – пачатку XIX ст.»

**Антас Ольга Юр'еўна**, архітэктар-рэстаўратар, галоўны архітэктар праектаў Цэнтра рэгенерцыі гістарыка-культурных ландшафтаў і тэрыторый (Мінск).

Тэма даклада: «Феномен аграгарадка Дрэўная».

**Вірская Валентина Петровна**, краевед, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Выкарыстанне культурнага прастору Столбцоўшчыны ў сучасных умовах».

**Куянава Мілена**, вучаніца 11 класа ДУА «Гімназія №1 г. Стоўбцы» (Стоўбцы).

Тэма даклада: «Аналіз культурнай вартасці міжваенных пабудов малых гарадоў Заходняй Беларусі (на прыкладзе горада Стоўбцы)».

**Трасцянка Надзея**, вучаніца 10 класа ДУА «Дзераўнянскай сярэдняй школы» (Дзераўная).

Тэма даклада: «Гістарычныя помнікі аграгарадка Дзераўная».

### Дыскусія



### СЕКЦИЯ 3

#### **Жыхары Стаўбоўшчыны ў Сярэднявеччы, Новы і Навейшы час.**

(ДУА «Гімназія №1 г.Стоўбцы» г. Стоўбцы, вул. Камінтэрна, д. 3)

#### **Кіраўнік секцыі**

загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук

**Доўнар Аляксандр Барысавіч**

*Казлоў Леў Раманавіч, картограф, кандыдат гістарычных навук (Мінск).*

Тэма даклада: «Стаўбоўшчына на старажытных картах».

*Сацукевіч Іван Іванавіч, асістэнт кафедры Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск).*

Тэма даклада: «Тапаніміка Стоўбцаў».

*Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).*

Тэма даклада: «Інвентары Рубяжэвіч XVII–XVIII стст.»

*Восовіч Сергей Михайлович, доцент Брестского государственного технического университета, кандидат исторических наук, доцент (Брест).*

Тэма даклада: «Православные храмы Столбцовщины во второй половине XIX века».

*Баўдзей Вольга Мікалаеўна, настаўнік гісторыі Старасвержанскай сярэдняй школы (Стары Свержань).*

Тэма даклада: «Успенская царква ў мястэчку Новы Свержань у XIX – пачатку XX ст.»

**Калясі́нскі Валеры́й Францавіч**, скульптар, сябра Беларускага саюза мастакоў (Мінск).

Тэма даклада: «Кааператыўныя манеты 8 батальёна Корпуса аховы пагранічча ў Стоўбцах (1926 – 1939 гг.)»

**Талкачова Людміла Іванаўна**, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь (Мінск); **Крыцук Раман Іванавіч**, навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь (Мінск).

Тэма даклада: «Скарб з вёскі Нікалаеўшчына Стаўбцоўскага раёна (1974 год) з фондаў НГМРБ».

**Вавренюк Ирина Ильинична**, менеджер ООО «Инвест-Софир» (Брест).

Тэма доклада: «Еврейские некрофации западнобелорусского региона: формирование, принципы организации, топонимика, специфика (до 1939 г.)»

**Нашчынец Канстанцін Мікалаевіч**, краязнавец, магістр кіравання і эканомікі (Стоўбцы).

Тэма даклада: «Яўрэйскае насельніцтва і яго роля ў гісторыі Стаўбцоўшчыны».

**Кукса Александр Николаевич**, заместитель декана Белорусского национального технического университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

Тэма доклада: «Никанор Казимирович Ярошевич – учёный, видный руководитель и общественный деятель».

**Шабельцев Сергей Васильевич**, доцент кафедры теории и истории государства и права Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

Тэма доклада: «Уроженцы Столбцовщины в жизни белорусской диаспоры в Аргентине».



**Вершинин Алексей, ученик 10 класса ГУО «Вишневецкая средняя школа» (Вишневец).**

Тема доклада: «Христианская культура родного края».

### **Дыскусія**

#### **Падвядзенне вынікаў. Закрыццё канферэнцыі.**

(ДУА «Гімназія №1 г.Стоўбцы» г. Стоўбцы, вул. Камінтэрна, д. 3)

**ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕЙ  
ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ  
за 2016 г.**

**22 студзеня 2016 г.** у Інстытуце гісторыі праведзены «круглы стол» «Праблемы сацыяльна-эканамічнай і палітычнай гісторыі Беларусі XVI–XVIII стст. (да 100-годдзя з дня нараджэння 3.Ю. Капыскага)».

**26 лютага 2016 г.** прынята Пастанова НАН Беларусі № 4 «Аб некаторых мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі ад 14 снежня 2015 г. № 485». Зацверджаны «Інструкцыя аб парадку правядзення археалагічных даследаванняў і вядзення палявой дакументацыі пры іх правядзенні» і «Інструкцыя аб парадку фарміравання і вядзення рэестра археалагічных артэфактаў».

**28 лютага – 5 сакавіка 2016 г.** дырэктар Інстытута В.В. Даніловіч і супрацоўнікі прынялі ўдзел у Расійска-Беларускай школе маладых гісторыкаў, якая адбылася ва Уладзіміры.

**5 сакавіка 2016 г.** прынята Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь № 185 «Аб мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі ад 14 снежня 2015 г. № 485». Зацверджаны «Палажэнне аб парадку выдачы дазволу на права правядзення археалагічных даследаванняў, прыпынення, спынення яго дзеяння», «Палажэнне аб парадку ўліку выяўленых археалагічных аб'ектаў і (або) археалагічных артэфактаў», «Палажэнне аб абласных (Мінскай гарадской) камісіях па археалагічных аб'ектах і археалагічных артэфактах».

**17 сакавіка 2016 г.** у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у сучасных геапалітычных працэсах».

**17–19 сакавіка 2016 г.** у Мінску, Нарачы і Паставах сумесна з Беларускім дзяржаўным музеем Вялікай Айчыннай вайны, Нацыянальным паркам «Нарачанскі», Мядзельскім і Пастаўскім раённымі выканаўчымі камітэтамі, Інстытутам ваеннай спадчыны (Літва) праведзена Міжнародная навукова-гістарычная канферэнцыя «Нарачанская аперацыя 1916 г.: гісторыя і сучаснасць».

**25 сакавіка 2016 г.** у Інстытуце гісторыі сумесна з Акадэміяй кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Роля менталітэту ў функцыянаванні дзяржавы».

**29 сакавіка 2016 г.** на базе Інстытута гісторыі адбылося пашыранае пасяджэнне Навуковага савета па выніках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011–2015 гг.



«Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць» (навуковы кіраўнік праграмы — доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» («Гісторыя і культура») (навуковы кіраўнік падпраграмы — доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук, дацэнт — В.В. Даніловіч).

**29 сакавіка 2016 г.** у Інстытуце гісторыі праведзены Рэспубліканскі «круглы стол» «Міхаіл Восіпавіч Біч (1936–1999): жыццё, навуковая дзейнасць, памяць (да 80-годдзя з дня нараджэння)».

**31 сакавіка 2016 г.** у Мінску сумесна з Беларускай дзяржаўнай педагогічнай універсітэтам імя Максіма Танка праведзена студэнцкая навукова-тэарэтычная канферэнцыя «Аktуальныя праблемы сацыяльна-гуманітарных ведаў».

**7 красавіка 2016 г.** дырэктар Інстытута гісторыі В.В. Даніловіч і намеснік дырэктара па навуковай рабоце В.Л. Лакіза прынялі ўдзел у Пасяджэнні Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навучы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, на якой абмяркоўваўся Закон Рэспублікі Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны археологических объектов и археологических артефактов».

**13 красавіка 2016 г.** сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа НАН Беларусі праведзена прэзентацыя калектыўнай манаграфіі «Славяне на тэрыторыі Беларусі в догосударственный период».

**14 красавіка 2016 г.** на базе Інстытута гісторыі адбылася Сесія Агульнага сходу Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, на якой былі абмеркаваны вынікі навуковай і фінансаво-гаспадарчай дзейнасці ў 2015 г., выкананне ДПНД на 2011–2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць».

**14 красавіка 2016 г.** сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа НАН Беларусі праведзена прэзентацыя манаграфіі Н.В. Анофранка «Дваранкі беларуска-літоўскіх губерняў у канцы XVIII – першай палове XIX ст.»

**4 мая 2016 г.** у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускай дзяржаўнай педагогічнай універсітэтам імя Максіма Танка, упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна Мінска і гімназіяй № 174 г. Мінска праведзена IX Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».



**12–13 мая 2016 г.** у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2015 годзе».

**20 мая 2016 г.** у Гальшанах сумесна з Ашмянскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена VII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гальшанскія чытанні»: «Ашмяншчына – рэгіянальныя асаблівасці развіцця X–XX стст.».

**23 мая 2016 г.** у Гродна сумесна з Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам імя Янкі Купалы і Гродзенскім дзяржаўным музеем гісторыі рэлігіі адбылася прэзентацыя манаграфіі «Канфесійны фактар у сацыяльным развіцці Беларусі (Канец XVIII– пачатак XX ст.)».

**1 чэрвеня 2016 г.** у Інстытуце гісторыі сумесна з культурным прадстаўніцтвам пасольства Ісламскай Рэспублікі Іран у Рэспубліцы Беларусь праведзены Міжнародны круглы стол «Інтэлектуальная спадчына Імама Хамейні ў дыскурсе гісторыі і геапалітыкі».

**2–3 чэрвеня 2016 г.** у Крэва сумесна са Смаргоньскім раённым выканаўчым камітэтам і мясцовым дабрачынным фондам «Крэўскі замак» праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Крэўскія чытанні: гісторыя, археалогія, культурная спадчына Крэва».

**21–22 чэрвеня 2016 г.** у Брэсце сумесна з Брэсцкім абласным выканаўчым камітэтам, Брэсцкім гарадскім выканаўчым камітэтам, Брэсцкім дзяржаўным універсітэтам імя А.С. Пушкіна, Мемарыяльным комплексам «Брэсцкая крэпасць-герой», Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, Ваеннай акадэміяй Рэспублікі Беларусь, НДІ Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у агні 1941 года (да 75-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны)».

**26 жніўня 2016 г.** у Нясвіжы сумесна з Міжнародным дзяржаўным экалагічным інстытутам імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Нясвіжскім раённым выканаўчым камітэтам, Нясвіжскім раённым саветам дэпутатаў, Рыма-каталіцкім касцёлам у Беларусі праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь, Нясвіжскі край і Эдвард Вайніловіч».

**2 верасня 2016 г.** у Свіслачы сумесна са Свіслацкім раённым выканаўчым камітэтам, Беларускім дзяржаўным ўніверсітэтам культуры і мастацтваў праведзена навукова-практычная канферэнцыя «VI Тышкевіцкія чытанні: гісторыка-культурная спадчына Свіслацкага краю (да 760-годдзя горада Свіслач)».



**8–10 верасня 2016 г.** у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі сумесна з Польшкім інстытутам у Мінску праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Сапегі: асобы, кар’еры, маёнткі».

**22 верасня 2016 г.** у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі сумесна з Беларускім грамадскім аб’яднаннем экскурсаводаў і гідаў-перакладчыкаў праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Экскурсійна-пазнавальны турызм як важны фактар прапаганды і развіцця нацыянальнай культуры»

**29 верасня 2016 г.** у Інстытуце Расіі, Усходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі Кітайскай акадэміі грамадскіх навук адбылася прэзентацыя кнігі «Беларусь: страницы истории» (Пекин: Академия общественных наук, 2016), выдадзенай на кітайскай мове. У прэзентацыі прынялі ўдзел Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі У.Р. Гусакоў, пасол Беларусі ў Кітаі К.В. Руды, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі В.В. Даніловіч, прадстаўнікі дыпламатычнага корпуса, вучоныя.

**20–21 кастрычніка 2016 г.** у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі сумесна з гістарычнымі факультэтамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Метадалогія даследавання гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, перспектывы».

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік – член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя) падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Данілавіч).



# ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ ПА РЭГІЯНАЛЬНАЙ ГІСТОРЫІ

